

# 9 МАЯ—ДЗЕНЬ ПЕРАМОГІ!

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

## Беларускі Універсітэт

ВЫДАЕЦА  
3 1935 г.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА і ПРАФКОМА  
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА  
УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНИНА

№ 16 (1242) • 8 мая 1979 г.

Цана 2 кап.



## Жаданыя госьці

У каторы раз гасцінна адчыніе дзвёры наш універсітэт перад выпускнікамі мінскіх школ.

Інтарэс да нашай ВНУ — старайшай навучальнай установы Беларусі — пастаянна ўзрастает. Якія ёсьць факультеты, па якіх спецыяльнасцях рыхтуе універсітэг моладзь — гэтыя і шматлікія іншыя пытанні хвалююць юнакоў і дзяўчата, што сабраўліся звязаць свой лёс з Беларускім дзяржаўным універсітэтам.

Нядайна да нас наведаліся дзесяцілітнікі школ Савецкага, Фрунзенскага, Заводскага, Партизанскага, Маскоўскага і Ленінскага раёнаў. Каля паўтары тысячы юнакоў і дзяўчатаў пазнаёміліся з універсітэтам, наведалі яго факультеты, кафедры і лабаторый.

Перад сабраўшыміся выступілі прарэктар БДУ па вучэбнай работе У. Р. Івашын, адказны сакратар прыёмнай камісіі Р. А. Жмайдзяк, дэканы факультэтаў, намеснік сакратара камітэта камсамола М. Няхайчык. Апошні расказаў школьнікам аб развіціі навукова-даследчай работы студэнтаў на шрага універсітэта, паведаміў аб дзейнасці кансультатыўнага пункта для пастутоўчых, які створан пры камітэце камсамола БДУ.


Перад школьнікамі выступілі таксама прафесары М. Я. Цікоцкі, Э. І. Зяровіч, І. В. Аржакоўскі і іншыя.

Сустэречы прайшлі вельмі цікава. Школьнікі атрымалі падрабязныя адказы на ўсе свае пытанні.

Л. АНДРЭВА.

Сыходзяцца ваенныя дарогі  
Ля Вечнага агню, на плошчы Перамогі.  
Сціхае горад, а жывыя сведкі  
Вяртаюцца з далёкае разведкі.  
Крыж-накрыж грудзі ў кулямётных лентах—  
Заслонуць сыходзяць з пастамента,  
У масхалатах, белыя, як здані,  
Спляшаюцца на новае заданне.  
А снег ляціць, і колкі вецер вые,  
Стаяць да раніцы на плошчы вартавыя,  
Схіліўся камандзір каля агня,  
Ён чуе тупат вернага каня,  
І высякаюць іскры каптыбы,  
Гудуць пад імі плошчы і масты.  
Захутаныя замеццю і сцюжай,  
Ідуць услед за Верою Харужай  
Па Ленінскім праспекце к абеліску  
Падпольшчыкі і Обала і Мінска.

Сяргей ГРАХОУСКІ.



## САМЫ РАДАСНЫ ДЗЕНЬ...

Дзень Перамогі... Ён увайшоў у нашу памяць громам салоту, радасцю самага шчаслівага дня. Для нас, сённяшняга пакалення, ён такі. А які ж ён для тых, хто прайшоў цяжкімі шляхамі вайны, хто зброяй у руках набліжаў гэты дзень?

1418 дзён ішлі савецкія людзі да перамогі. Складанай і небяспечнай партызанская сцежкай ішла да яго і Дзіяна Пятроўна Багрова — цяпер выкладыца філалагічнага факультэта нашага універсітэта. Юнацтва гэтай жанчыны, як і мільёнаў іншых, апалена жорсткім агнём вайны. Хадзіла на разведку ў акупіраваны Мінск, вяла лясныя баі... Непахісная і гарачая вера ў светлы Дзень Перамогі дапамагала ісці наперад і наперад.

У адным з цяжкіх баёў Дзіяна Пятроўна была паранена і эвакуіравана на «вялікую зямлю».

У ліпені 1944 года яна вярнулася ў вызвалены Мінск. Балюча было глядзець на руіны, яшчэ гарачы ад бомб і снарадаў. Цяжка было знайсці хоць адзін цэлы будынак. Але горад жыў, будаваў, адраджаўся. Дзіяна Пятроўна таксама працавала.

Кожны дзень услухоўваліся ў паведамленні Саўніфармбюро, чакалі перамогі. Чакалі... І ўсё ж яна прыйшла неяк нечакана.

Слезы радасці, шчаслівых ўсмешкі — такі быў гэты дзень. У кожным кутку горада стыхійна узікалі мітынгі. Людзі радаваліся Перамозе, дню, якога так доўга чакалі. Дзіяна Пятроўна была таксама сярод гэтага бурлівага нацоўпу. На сэрцы было незвычайна радасна і спакойна. Такім гэтым дзень і запомніўся на ўсё жыццё.

М. ЛАХВІЧ.

## Быць заўсёды наперадзе

«Ключы ад неба зберагчы, ключы ад неба чыстага...» Так пляцца ў песні аб сэнсе службы воінаў супрацьпаветранай абароны. Сапраўды, гэта вельмі нялёгка і ганарова — надзеяна вартаваць роднае неба.

Складаная і рамантычная служба ў авіяцыі вельмі падабалася Аляксандру Германовічу. Армейская служба загарставала яго, навучыла перадольваць цяжкасці і цяпер дапамагае паспехова вучыцца на падрыхтоўчым аддзяленні БДУ.

Мара стаць журналістам у Сашы паявілася з той першай заміткай, якую напісаў у «раёнку». З гэтай пары Саша настойліва набліжаецца да сваёй мэты: актыўна ўдзельнічае ў настасціні і «вялікім» друку, потым заканчвае школу рабочых і сельскіх карэспандэнтаў.

Калі ў 1976 годзе закончыў сярэднюю школу, не пайшоў адразу на журафак, а вучыўшы праверць і загартаваць сябе, пабачыць бліжэй жыццё. Працаўваў на будаўніцтве, затым пайшоў у армію.

Салдацкая служба... Часта ўспамінаеца яна юнаку. Як стараніага і актыў-

нага воіна таварышы выбраў яго сакратаром камсамольскай арганізацыі роты. Камсамольскі сакратар у роце — гэта «зампаліт» камандзіра роты. Ён павінен унікаць ва ўсе бакі жыцця салдат, быць заўсёды наперадзе, там, дзе найбольш цяжка. Нялёгкая і карпатлівая работа камсамольскага сакратара прыйшлася яму па душы. І ваенны і камсамольскі абавязкі выконваў старанна, з душой. Камсамольская арганізацыя яго роты стала адной з лепшых у авіацыйным гарнізоне. За гэта камсамольскі сакратар быў адзначан некалькімі граматамі райкома камсамола, граматай абкома камсамола Латвіі. Саша ўдзельнічаў у работе з'езда камсамольскага актыву ваеннай акургі, падпісваў Рапарт да 60-годдзя ВЛКСМ.

Саша добра вучыцца, дапамагае ў вучобе таварышам. Актыўна ўдзельнічае ў спартыўным і грамадскім жыцці, добрасумленія выконвае камсамольскія даручэнні.

Словам, сваю армейскую традыцыю — быць заўсёды наперадзе — ён прадаў жыццю і тут.

Г. ДЗІМІТРОУ.

## Вольная руская друкарня

Упершыню думка аб заснаванні рускай друкарні за мяжой у Герцэн павіялася ў 1849 годзе. Ён пісаў сваім сябрам у Расіі: «Я застаюся на Захадзе выключна для таго, каб пачаць вольную рускую мову, зрабіць для Расіі бесцэнзурны орган...» У лютым 1853 года ён заклікаў ўсіх вольнадумцаў дасылаць у Лондан ўсё напісаное «ў духу свабоды» — навуковыя артыкулы, раманы, аповесці, вершы... Першым творам Вольнай рускай друкарні, якая пачала дзеяніцаць у чэрвені 1853 года, быў лісток «Юр'еў дзень! Юр'еў дзень!». «Гэты першы ліст, — пісаў Герцэн, — звернут да «рускага дваранства» і нагадваў яму, што час вызваліць сялян, і прытым з зямлёю...» У 1855

годзе Герцэн пачаў выдаваць зборнік «Полярная звезда», які стаў вельмі папулярным у Расії. У аўяве аб «Полярнай звезде» Герцэн пісаў, што «рускіе перыядычныя выданні, якія выходзіць без цэнзуры, выключна прысвечана пытанню рускага вызвалення і распаўсюджанню ў Расіі вольных думак...»

Але самыя яркі, бліскучыя пэрыяд работы Вольнай рускай друкарні быў звязан з першай рускай рэвалюцыйнай газетай — «Колокол», якая выдавалася А. І. Герцэнам і М. П. Агаровым. Газета садзейнічала аб'яднанню дэмакратычных і рэвалюцыйных сіл Расіі. «Герцэн, — пісаў У. І. Ленін, — стварыў вольную рускую прэсу за мяжой — у гэтым яго вялікая заслуга. «Полярная звезда» ўзя-

ла традыцыю дзекабрыстаў. «Колокол» (1857—1867) устаяло за вызваленне сялян. Рабскіе маўчанні было парушана».

Л. ФІЛАТАВА.



# ГЭТЫХ ДЗЁН НЕ ЗГАСНЕ СЛАВА...



У актавай зале галоўнага корпуса сабраліся студэнты, выкладчыкі, супрацоўнікі нашага ўніверсітэта. Сёня да нас у госці прыйшоў Герой Савецкага Саюза, аўтар кнігі «Партызаны прымайць бой» У. Е. Лабанок.

Канферэнцыю чытачу адкрыў акаадэмік АН БССР, рэктар Белдзяржуніверсітэта У. А. Бэлы.

Актыны ўдзел у аблеркаванні кнігі прынялі кандыдат гістарычных навук, дасцэнт І. В. Марчанка, студэнты механіка-матэматычнага факультэта Г. Гаўрылаў, Н. Курс, Р. Тамалойц. Цепла сустрэлі прысутныя выступленне Героя Савецкага Саюза, аўтара кнігі «Партызаны прымайць бой» У. Е.

Лабанка, які цікава расказаў студэнтам аб падзеях вясіных гадоў.

Перад студэнтамі выступілі супрацоўнік часопіса «Коммунист Беларуссии», у мінчулым падрыёнік партызанскаі брыгады імя Чапаева М. В. Тараткевіч, кандыдат гістарычных навук, былы намеснік камісара 1-й антыфашистскай брыгады атрада І. Г. Родзін. У размове прыняў удзел таксама рэжысёр «Беларусьфільма», удзельнік вайны І. М. Вейняровіч, які зняў фільм «Балада аб мужнасці і любві» па кнізе У. Е. Лабанка. Пасля канферэнцыі адбылася дэмманстрацыя эгата фільма.

Канферэнцыя чытачу прайшла вельмі цікава. Для яе

удзельнікаў экспанава лася книжная выстаўка, прысвечаная герайчнай барацьбе народных мсціцаў у тыле ворага, карта-схема баявых дзеянняў Полацка-Лепельскага партызанскага злучэння, якім кіраваў Герой Савецкага Саюза У. Е. Лабанок.

Канферэнцыю арганізавалі і правялі супрацоўнікі аддзела абслугоўвання ўніверсітэцкай бібліятэкі і механіка-матэматычнага факультэт.

\*\*

Па добрай традыцыі, якая існуе некалькі год, аддзел абслугоўвання ўніверсітэцкай бібліятэкі разам з венчай кафедрай ўніверсітэта праводзяць цікавыя сустрэчы з удзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны,

пісьменнікамі, вяснаслужачымі, арганізујучы дыспуты, канферэнцыі чытачу.

Такая садружнасць у сумеснай работе па патрыятычнаму выхаванню моладзі на традыцыях рэвалюцыйнай, баявой і працоўнай славы савецкага народа дае магчымасць праводзіць гэтыя мерапрыемствы вельмі цікава.

Так, нядыўна адбыўся дыспуты па кнігах А. Кулакоўскага «Сустрэча на ростанях» і «Расстаемся ненадоўга», Э. Казакевіча «Сэрца сябра», І. Стадніка «Вайна».

**Р. ПЯТРОЎСКІ.**

На здымках: адкрыццё канферэнцыі (першы злева—У. Е. Лабанок); у зале.

Фота Г. Краскоўскага.

## «ПОШУК» ЗАЎСЁДЫ У ПОШУКУ.

### Дарагія мае!

Учора атрымала ваша пісьмо з фотадымкам і газету, дзе змешчан фотадымак майго сына Фралова Аляксея Міхайлавіча.

Я проста не ведаю, як дзякаваць вам усім, членам групы «Пошук». Можа вы нават і не ўяўляеце, якую карысную справу робіце. Калі да гэтага часу я аплаквала свайго сына адна, у адзіноце, то зараз адчуваю, што ёсьць добрая людзі, якія дапамагаюць майму мацярынскому гору. Сучасныя камсамольцы памятаюць аб майм сыне, яны ўвекавечваюць яго памяць.

Мне ўжо калі 80 гадоў. Жадаю усім вам, студэнтам і выкладчыкам, выдатнага здароўя, выдатных поспехаў у вучобе. Займайцеся добра, будзьце сумленнымі юристамі. Мой сын таксама марыў стаць юристам, але яго жыццёвымі шляхам быў іншым.

Яшчэ раз усім вам мае мацярынскую дзякую за памяць аб майм сыне.

**ФРАЛОВА Агрыпіна Нікічна.** **Жыткавічы.**

## Аб авязак памяці

Група «Пошук» на юрфаку існуе ўжо трэці год. За гэты час зроблена шмат. Састаў групы павялічыўся з 15 да 40 чалавек. Гэта вялікая сіла. Студэнты-камсамольцы вядуть пошук, кіруючыся высакароднымі пабуджэннямі патрыятызму і свядомасці свайго высокага абавязку перад тымі, хто змагаўся і загінуў за нашу свободу і незалежнасць.

Мы вырашылі увекавечыць памяць выкладчыкаў, студэнтаў і супрацоўнікаў былога Мінскага юрыдычнага інстытута, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны у барацьбе з фашизмам, на мемарыяльнай

дошцы, заносячы, туды імёны залатымі літарамі.

Першыя 13 прозвішчаў занесены да 60-годдзя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Група працавала больш над пошукам новых матэрыялаў, над пошукам новых імёнаў. Урачысты мітынг, прысвечаны занясенню новых пляці імёнаў на мемарыяльную дошку, адбыўся напрэдадні 60-годдзя БССР і КПБ. Зараз на мемарыяльнай дошцы 18 імёнаў. Гэтыя людзі загінулі на франтах, у партызанскіх атрадах, у падполлі.

Пошук працягваецца. Група збірае новыя матэрыялы для факультэцкага музея баявой



На здымку: Барыс Каган, імя якога занесна на мемарыяльную дошку.

**A. ДЗЯДОК.**

## ПЕРАМАГЛІ МАЦНЕЙШЫЯ

(АБ ПРАВЯДЗЕННІ II ТУРА УСЕСАЮЗНАЙ АЛІМПІДЫ «СТУДЭНТ І НАВУКОВА-ТЭХНІЧНЫ ПРАГРЕС» ПА ФІЗІЦЫ).

Другі тур алімпіяды «Студэнт і наўукова-тэхнічны прагрэс», прысвечанай XI Сусветнаму фестывалю моладзі і студэнтаў, па фізіцы праводзіўся 24—25 красавіка 1979 года на базе фізічнага факультэта БДУ імя У. І. Леніна. Другі тур праходзіў па дзвюх групах ВНУ. Агульная колькасць удзельнікаў — 78 чалавек.

У першую группу ВНУ ўваходзілі: БДУ імя У. І. Леніна, Гомельскі і Гродзенскі ўніверсітэты, Брэсцкі, Мінскі, Віцебскі, Магілёўскі і Мазырскі педагогічныя інстытуты. Усяго — 41 чалавек.

У другой группе ВНУ прыняло ўдзел 37 студэнтаў ад 16 ВНУ рэспублікі.

Удзельнікам другога тура быў прапанаваны для рашэння рад задач (7 — па першай групе, 6 — па другой групе), якія былі распрацаваны тэхнічнымі журы аргкамітэта на аснове «Прыкладнага аўтому патрабаванняў да студэнтаў, удзельнікаў II тура Усесаюзной алімпіяды «Студэнт і наўукова-тэхнічны прагрэс». На рашэнне задач адводзіліся 4 аст-

ранамічныя гадзіны.

25 красавіка было праведзена па сядзіжненне аргкамітэта па падвядзенню вынікаў, на якім былі аблеркаваны вынікі і зацверджаны пераможцы. Пасля гэтага адбылося ўрачыстое закрыцце алімпіяды, на якім былі названы вынікі і праведзен разгляд задач.

На аснове агульнай сумы ўсіх набраных балаў пры разшэнні конкурсных задач лічыцца камандай-пераможцай:

I група ВНУ  
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя У. І. Леніна;

II група ВНУ  
Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут.

На аснове вынікаў рашэння конкурсных задач лічыцца пераможцамі:

I група ВНУ:

1. Шчэрбіч Юрыя Мікалаевіча (БДУ);  
2. Цёмкіна Уладзіміра Мацвеевіча (БДУ);  
3. Лознера Леаніда Яфімавіча (БДУ).

II група ВНУ:

1. Шэндзяровіч Аляксандра Барысавіча (Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут).

набудаўнічы інстытут);  
2. Альвінскага Леаніда Вікторавіча (МВІЗРУ);  
3. Гуда Сяргея Мікалаевіча (БІЧТ);

Гарэліка Веніаміна Сямёнаўіча (БПІ).

Студэнты нашага ўніверсітэта ўдзельнічалі ў наступных прадметных алімпіядах: беларуская мова і літаратура, руская мова і літаратура, матэматыка, фізіка, хімія, біялогія, замежныя мовы — англійская, нямецкая, французская.

Пераможцы ў камандным і асабовыем заліку другога тура Усесаюзной алімпіяды «Студэнт і наўукова-тэхнічны прагрэс» будуть узнагароджаны граматамі ЦК ЛКСМБ, дыпломамі II і III ступені і грашовымі прэміямі. А тых, хто заняў першыя месцы, чакае цікавае падарожжа ў сталіцу нашай Радзімы гораду Маскву.


У 1979-80 навучальным годзе будзе праводзіцца Усесаюзная алімпіяды «Студэнт і наўукова-тэхнічны прагрэс», прысвечаная 110-й гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна.

**Г. СТУКАНАВА,**  
метадыст наўукова-метадычнага кабінета.

## Студэнцкая будні

Настойліва займаюцца студэнты нашага ўніверсітэта ваенай падрыхтоўкай. З дапамогай волытвых выкладчыкаў яны паспяхова авалодваюць нялёткай ваенай навукай.

Наша моладзь добра усвядмляе, што абарона Айчыны, абарона заваёў Вялікага



Кастрычніка — свяшчэнны абавязак кожнага грамадзянина СССР. І можна з упэўненасцю сказаць, што рабяты не падвядуць. Наш спакой, наша радаснае і шчаслівае жыццё, наша мірная праца надзеяна ахоўваюцца.

Фота М. Дубовіка.

## У ВНУ КРАІНЫ

### Першая «Інтэрвясна»

«Тыдзень» «Інтэрвясна-79» прайшоў у ВНУ Новасібірска. У ходзе гэтага «тыдня» адбыліся сустрэчы ветэранаў інтэрнацыянальных будаўнічых атрафаў на новасібірскай зямлі.

Адбыўся запіс кандыдатаў у інтэрратрыды, якія прымуць удзел у працоўным семестры гэтага лета. Пачалася і падрыхтоўка, у праграму якой уваходзяць не толькі заняткі па профілю будучай прафесіі і па тэхніцы, палітыцы, культуры краін, з прадстаўнікамі моладзі якіх новасібірцамі прадстаўці сумесна працаўцаў.

Такі «тыдзень» праведзен у Новасібірску ўпершыню.

## Дагавор аб дружбе

Адбылося ўрачыстае падпісанне дагавора аб дружбе, супрацоўніцтве і сацыялістичным спаборніцтве паміж Ташкенцкім дзяржаўным ўніверсітэтам імя У. І. Леніна і Казахскім дзяржаўным ўніверсітэтам імя С. М. Кірава.

Падпісаны дагавор накіраван на далейшае развіццё сувязей дружбы, якія аб'ядноўваюць брацкія рэспублікі, гарады Ташкент і Алма-Ату, супрацоўніцтва і звязаў паспяховага вырашэння задач, пастаўленых Камуністычнай партыяй перед вышэйшай школай.

## Сустрэчы ў Томску


Метад, жанр, эстэтычныя сістэмы, творчыя індывідуальнасці... Шырокое кала праблем у дакладах рэгіянальных міжвузоўскай канферэнцыі «Проблемы метаду і жанру ў рускай і савецкай літаратуры», якая прайшла ў Томску.

У трэці раз філолагі праводзяць падобную канферэнцыю. У гэтым годзе гасці з тымічай і жыхары Далёкага Усходу, але таксама масквічы, ленінградцы, саратаўцы, прадстаўнікі іншых гарадоў єўрапейскай часткі краіны.

[«Ленінец»].

</

# Далоу апартэід!



Пад такім лозунгам 25 красавіка на фізічным факультэце праішоў мітынг, прысвячаны барацьбе народаў Паўднёвай Афрыкі супраць расізму і апартэіду.

З прамовай выступіў студэнт чацвёртага курса Сяргей Чарапіца. Ён расказаў, што 17 красавіка ў Радэзіі ў абставінах тэрору і рэпресій праішоў

другі этап так званых «усеагульных выбараў». У ходзе арганізаціі кітай Сміта выбарчага фарсу быў створан «парламент» з фармальнай большасцю афрыканскіх дэпутатаў (у асноўным стаўленікамі расістамі), але пры захаванні за прадстаўнікамі белых пасяленцаў рэальны палітычны і эканамічны улады, кантролю над арміяй, паліцыяй, судовай сістэмай. У поўным недачыненні застануцца і пазыцыі заходніх манаполій, маючых унушальныя капіталаўкладанні ў Радэзіі.

Арганізацыя афрыканскага адзінства назвала «фальшивымі выбарамі» праведзены ўрадам палітычны спектакль. Сваімі актамі агресіі супраць суверэнных дзяржаваў кітая Сміта імкненца адвесці ўвагу міжнароднай грамадскасці ад гэтага фарсу і прымусіць Патрыятычны фронт і «прыфронтавія» дзяржавы ад-

мовіцца ад барацьбы за са-праіднае вызваленне народа. Аднак планы расістамі і іх заходніх пакрывальнікаў асу-джаны на правал.

Затым выступіў студэнт з Гвінеі Муса Бератэ. Ён асу-дзіў гэтыя «фальшивыя выбараў пад дулам кулямёта», гэтыя чарговыя палітычны спектакль кітая Сміта, і заяўіў, што ў сваёй рашучай барацьбе супраць апартэіду і расістаму народаў Паўднёвай Афрыкі даб'юцца незалежнасці і самавызначэння. Ён выказаў сардечную падзяку савецкаму народу, нашаму ўраду за салідарнасць з народамі змагаючайся Афрыкі.

**У. АДЖАЕЎ,**  
сакратар камітета камсамола  
фізічнага факультэта.

На здымку: выступае студэнт з Гвінеі Муса Бератэ.

Фота П. Самойлы.

## ДРУГОЕ ПРЫЗВАННЕ

**З** НЕШНЕ яна больш падобна да школьніцы: пары-вістая, неутаймоўная камсамольскі вакаж першай акадэмічнай групы, трэцякурсніца факультэта прыкладной матэматыкі.

Я сустрэла яе ў камітэце камсамола, дзе яна з уласцівай ёй пакасцю гаварыла аб ролі жы-вога слова агітатара-студэнта.

Мы пазнаёміліся. Святлана Зубрыцкая — студэнтка. Яркае, змястоўнае ў яе жыццё: вучо-ба, актыўная грамадская рабо-та.

— Мне пашанцавала. З першага заходу ва ўніверсітэт пас-тупіла...

Але сакрэт яе — «пашанцава-ла» ў сістэматычнай працы. Ся-рэднюю школу скончыла з залатым медалём.

— Чаму выбрала факультэт прыкладной матэматыкі?

— Так вырашыла яшча школьніцай.

Сяброўкі Святланы расказываюць, як здзіўляла яна настай-нікаў здольнасцю лагічна мысліць.

— Матэматыка — гэта цэлы свет, — вырываеца ў маёй су-бядсніцы.

Ясна кожнаму, што галоўная задача студэнта — добра ву-ышыца. І Зубрыцкая з усёй сур'ёзнасцю ставіцца да выка-нання свайго студэнцкага аба-візку. За гады вучобы ва ўні-версітэце ў яе заліковай книж-цы — ніводнай чацвёркі. Зай-здрожная працаўтасць, праўда?

Але не можа жыць Святлана толькі вучбай, ніхай на-ват выдатнай. Такі ўжо ў яе ха-рактар. Нельга заставацца ў баку ад грамадскага жыцця. Калі ўзвалілі на яе худзенікія плечы адказную работу кам-сorга — яна прыняла гэта даручэнне як належнае. І выдатна спраўляеца.

Першы самастойны крок ра-біць звойсёды цяжка, асабліва калі ты узначальваеш калек-тыў, ніхай нават невялікі, як у Святланы, напрыклад. Мяр-күце самі: весці за сабой нельга загадамі і прымушэн-нямі. У камсамольскай рабоце не пакамандуеш. Святлана ра-шила захапіць таварышаў пры-кладам, ініцыятывой.

...Група слаба здолала эк-заменайчную сесію. Па гэтай прычыне адбываўся камсамоль-скі сход. Гаварылі доўгі і мно-га. Спрачаліся, але ўсе 20 чалавек чакалі, што скажа кам-сorга. «Тройцы! — бой!» — пра-панаўвала Святлана, і яе падтры-малі. З тae пары ў групе па-дзелавому арганізавана ўза-емадапамога, праводзіцца да-датковыя заняткі. Перад экза-менам кожная тэма разбіраецца «на кавалаках». І вынік — вось ужо некалькі сесій запар у першай акадэмічнай групе-нія запазычанасцей.

...Турбавала камсамора пасі-насць асобных студэнтаў. Зра-біць грамадскую работу пры-званнем, сэнсам жыцця кож-

нага камсамольца — паставіла перад сабой Святлана нялёт-кую задачу. Але, як гаворыцца, адзін у попі не воін. І Зубрыцкая хутка зразумела гэта. Дапамаглі важаку куратар групы Міхail Mіхайлівіч Фядэні, актыўіст-студэнткі Наташа Герасімёнак, Іра Марозава, Света Альшэўская, Наташа Са-віцкая. Як тут не прыпомніць першы «агенчык» «Бенефіс «Саларыса», які ператварыўся ў выдатнае тэатральнае прад-стайлунне. Прахадным білетам служкую... мастакі нумар. Ра-бітвы змаглі не проста добра адпачыць, але і расшырыць кола сваіх інтарэсаў, паказаць сябе! Колкі нечаканага было адкрыта ў той незадыўны вечар! Але самае галоўнае — камсамольцы адчулі неабходнасць быць разам, сталі актыўней далучачца да грамадской рабо-ты. Цяпер іх не трэба ўга-ворваць арганізаваць культпла-ход ці сустрэчу з цікавымі людзьмі. Амаль кожны дзень па-паступаюць новыя прапановы. І адна лепш за другую.

Святлана падзялялася сваімі ўражаннямі аб нядайней па-езды ў Вільнюс (гэта была ўзнагарода атраду «Саларыса» за першое месца ва ўніверсі-тэце за ўдзел у сельгасрабо-тах), аб лекції, прысвечанай вялікім матэматыкам Расіі, не-забываюць сустрэчы з дзе-дам Талашом...

Мы гутарылі ў адной з ву-

чэбных аўдыторый. Сюды зай-шоў і М. М. Фядэні.

— Малайчына, — пахваліў ён камсамора за цікавую і змя-стоўную палітінфармацію. По-тym спытаў, як падрыхтаваны камсамольцы да заняткай, па-абязці даставаць білеты ў оперны тэатр, запрасіў камсамоль-цаў на дыслут «Праблемы вы-шэйшай адукцыі».

— Многае ў камсамольскай рабоце, — прызналася Святлана, — я пераняла ад Міхailа Міхайлівіча.

Знешне Святлана спакойная, але ўважлівы позірк заўважыць скрытыя ад пабочных вачэй хваляванні і клопаты аб групе, прадстаячых экзаменах.

— Цяжка працаўваць камсаморам?

Святлана гэта не ўтойвае. Камсамольскія сходы, пася-дзяні, гутаркі з камсамоль-цамі, аблеркаванне прачытанай кнігі — усе гэта патрабуе не толькі ўмення, творчасці, але і часу. Усведамленне таго, што яна працуе з поўнай адда-чай сіл (аб гэтым сведчаць гра-маты Шаркоўшчынскага райко-ма камсамола, камітэта камса-мола ўніверсітэта, падзякі і прадстаячая паездка ў Іенскі ўніверсітэт), напаўняе яе ра-дасцю, унутраным задаваль-неннем і адчуваннем сваёй неабходнасці людзям.

— Грамадская работа, — сказа-ла С. Зубрыцкая, — мэй другое прызванне. Чалавек павінен быць у справе і ні ў якім разе не спыняцца, не склад-ваць рукі.

**А. МАЗАЛЕВА.**

## Мы не падвядзём

Першое працоўнае выпра-баванне будатрады меҳмата праходзілі на Урале. К канцы-працоўнага семестра на вулі-цах саўгаса «Лібішчанска» вы-раслі новыя камунальнія аў-бекты, пабудаваныя студэн-тамі. У першых СБА працавалі В. А. Басік, П. П. Стараселец, Л. П. Прыванчук — цяпераш-нія выкладчыкі факультэта.

З кожным годам расширялася геаграфія месца дыслас-кацый будатрадаў: ад Камчаткі да Буга, ад Варкуты да Газлі. На неабсяжных прасторах на-шай краіны вырасталі жыўлія будынкі, школы, клубы, пабу-даваныя рукамі студэнтаў-ма-тэматыкаў.

У 1965 годзе на факультэце былі створаны толькі два студэнцкія будаўнічы атрады. У 1978 годзе на меҳмасе іх было ужо сем. У год 60-годдзя ВЛКСМ камуністычны будаўнічы атрад, у састаў якога вывай-шилі прадстаўнікі 9 ВНУ нашай рэспублікі і Пскоўскай вобла-сці, пабудаваў мемарыяльны комплекс на месцы гібелі Героя Савецкага Саюза Аляксандра Матросава.

У састаў інтэрнацыянальных атрадаў студэнты факультэта выезжалі ў ГДР, а таксама працавалі на БАМе.

У гэтым годзе ў розныя куточкі нашай краіны выедуць 9 СБА меҳмата. 330 юнакоў і дзяўчыні будаўцца працаўваць на малаўскіх палях і пскоўскіх новабудоўлях, у Смаленску і Мінскай вобласці. Хацялеся б, каб кожны камсамолец, на касіоне якога эмблема СБА, быў сапраўдным байцом — рамантыкам і энтузіястам, стой-кім, які не бацца цяжкасцю.

Ствараць новае, прыносіць сваі працай карысыць Радзіме — ці ж гэта не мара кожнага студэнта-камсамольца? А дзе-ж яшчэ знайдзеш такі прас-тор для цікавых ініцыятыў, выдумак, напоўненых невы-чэрнім студэнцкім гумарам?

У мінулом годзе споўнілася 15 гадоў СБА БДУ. Па маш-тавах вымэрэння чалавечага жыцця — гэта ўзрост адваг, узлётай і разам з тым — час самапазнання, пошукаў свайго месца ў жыцці.

Наш атрад «Крыніцы» толькі першы раз выедзе летам працаўваць на кансервавы завод у Самахвалавічах (Мінскай вобласці), але мы з гонарами будзем працягваць традыцыі нашых папярэднікаў.

Мы не падвядзём!

**БАЙЦЫ СБА «КРЫНІЦЫ»**

## Мы-шэфы

### Як дасягнуты поспехі?

У мінулом навучальным го-дзе шэфскі сектар гістарычна-га факультэта заняў першае месца ў сацыялістычным спа-борштве сярод шэфскіх секта-раў універсітэта. Як жа быў дасягнут гэты поспех?

Яшчэ з восені працуюць тут сен педагогічных атрадаў. Розным формамі шэфства ахоплена пяць абедктаў: домакрау-ніцты № 38, № 1, ГПТВ № 43 абутнікоў, сярэдняя школа № 3 г. Мінска, Любачанская вась-мігадовая школа Узденскага раёна. Розніца ў ўзроце пад-шэфных прымусіла студэнтаў разнастайць сваю работу, улічваць інтарэсы маладых і ста-рэйшых школьнікаў.

Другакурсніца Ала Гіцявіч-тэ памятае першыя цяжкасці ў 38-м домакрау-ніцце, дапа-могу сяброў і выкладчыкаў, першыя контакты з дзецьмі. Ты з цікавасцю слухалі рас-казы аб ўніверсітэце, студэн-кім жыцці, прафесіях выпуск-нікоў. Паступова сустрэчы з дзецьмі, работа з імі сталі не-абходнасцю для групы і курса. Сумесна з імі шэфы аформілі стэнд «Дарогаі Леніна, даро-гай Каstryчніка», прывялі ў парадак бібліятэку і перадалі ў яе фонд больш ста кніг, афор-мілі фотаальбомы, наладзілі ра-боту спортклуба «Хакеіст».

Аблеркаванне кніг, вечары, шматлікі дыслуты, лекцыі і гутаркі — гэта далёка не поўны пералік форм педагогічнай работы студэнтаў. На кожнае цікавае пачынанне дружна ад-гукавацца ўсе. Так атрымалася і ў ГПТВ № 38 абутнікоў. Студэнцкая група наладзіла сувязь з вучбна-вытворчай гру-пай вучылішча. Рабяты часта наведаюць сваіх падшэфных, дапамагаюць у правядзенні палітінфармацій, класных гадзін, афармленні наценгеназет.

Добра працуюць чацвёртаку-рскіні аддзялення філософіі. Таня Грызенка на зімовых ка-нікулах удзельнічала ў зорным паходзе, а ў час сустрэч з на-вучэнцамі падрабязна расказала аб наведанні мясцін быль-хіў, сустрэчы з ветэранамі вайны і працы. У яе цэскі Тац-ціяны Смагайнай лепш атрымлі-ваюцца лекцыі і гутаркі аб правапарушэннях, аб тым, як паводзіцца сябе на вуліцах, у вучылішчы, дома.

Студэнты наладзілі сувязь з рабочымі аўяднання «Пра-мень», правялі сумесна з калек-тывамі вечарынкі і пад-шэф-таворчыя вечарынкі славы. Запрасілі да сябе ветэранаў вытворчасці, герояў вайны, якія працуюць на прадпрыем-стве.

Цікавую форму супрацоўніцтва працавалі шэфы ў сярэд-ній школе № 3 г. Мінска. Яны вырашылі працаўваць пад дэві-зам «Акадэмічная група — ка-лектыўны важкі клас». Студэнты павінны працаўваць сваі педагогічнае майстэрства, праводзя-чы з васьмікласнікамі зборы і дыслуты. Трэцякурснікі пры пе-ршым домакрау-ніцце аргані-завалі гурток мяккай цацкі, прав

# «ВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ...»



Усё далей і далей ад нас падзеі Вялікай Айчыннай. Зараз ужо вырасла пакаленне людзей, якое нарадзілася пасля вайны і веде аў ёй толькі па кнігах і кінафільмах, па расказах яе ўдзельнікаў. Суровыя дні барацьбы з фашизмам ужо сталі для нас, моладзі, гісторыяй. Таму кожны новы твор аў тым грозным часе выклікае асобую цікавасць.

Документальная кінаэпапея «Вялікая Айчынная» расказвае ўсяму свету праўду аў тым, як нараджаліся мужнасць і народны подзвіг, аў тым, як у крапірлітых баях кавалася прамога сіл сацыялізму над чорнымі сіламі фашизму.

Асноўная мэта фільма — дасці да шматмільнага гледача ЗША вялікую праўду аў самай цяжкай у гісторыі чалавечства вайне, аў ратных і працоўных подзвігах савецкіх людзей, паказаць рашаючы ўзел СССР у разгроме гітлераўскай Германіі і выратаванні чалавечства ад пагрозы фашистыкага занявлення. Бо для амерыканцаў Вялікая Айчынная — гэта «ісвядомая вайна» (пад таўкай называў ішоў фільм па амерыканскому тэлебачанню). Можна з упэўненасцю сказаць, што гэта высадкародная мэта дасягнута. Як вядома, на адбыўшымся ў Нью-Ёрку кінафестывалі дакументальных фільмаў кінапраграма з 20 поўнаметражных гісторыка-публіцыстычных фільмаў была ўдастоена Гран-пры. Кінаэпапея стала для амерыканцаў свайго роду адкрыццем, іменна дзякуючы ёй яны змаглі пазнаць праўду аў вайне.

Для савецкіх жа людзей памяты кожны дзень гэтай вайны. Яна была жыццём, старонкай біографіі наших бацькоў і маці. І таму, калі глядзіш фільмы эпапеі, на экране быццам ажывае тое, што ўжо не раз бачыў у кіно, чытаў у кнігах, чуў у расказах.

Вельмі хвалючымі для беларускіх гледачоў сталі серыі «22 чэрвеня, 1941» і «Партызаны. Вайна ў тыле ворага».

Кадры фільмаў лаканічныя і прости, няўмольныя і супроводзеныя. Суровыя сваёй праудай, разуменнем глыбіні гора, якое абрушылася на савецкіх людзей. Націск быў каварным, а сілы ворага вялізныя. На экране кадры нямецкай кінахронікі: самазадавленыя твары малых чылікі, узлүненых у сваёй непераможнасці. Такімі прыйшли захопнікі на нашу зямлю. Мы бачым паветраныя армады ў небес, бачым лікуючыя гітлерашы, ап'янеўшых ад першых поспехаў. Але яны спатыкнуліся на першых жа кроках: ля сцен Брэста, пад Ленінградам.

Серыя аў партызанская барацьбе вельмі дакладна паказвае, што такое агульнанародная вайна, у якой ўдзельнічалі і старыя і малыя. Ішлі ў партызанская атрады цэлымі сем'ямі, ішлі жанчыны, падлеткі, ішлі з ружжом і без яго, ішлі, каб спаўна адпомісць фашистыкам акупантам. І ляцелі пад адхон варожыя эшалоны, узляталі ў паветра масты і склады, валіліся ад трапных куль фашисты...

Да глыбіні душы узрушаючыя кадры аў мужнасці і стойкасці ленінградцаў, якія знаходзяцца на першых жа кроках: ля сцен Брэста, пад Ленінградам.

Дзліліся ў коле блакады («Блакада Ленінграда»). Думаецца, што нікога не пакінула раундушным і серыя «На Усход», дзе паказана тытайчна праца насељніцтва, у асноўным жанчын, падлеткаў і старых, па стварэнні мошнай вясной індустрыі на ўсходзе краіны.

Сіла ўздзеяння фільма вельмі вялікая. Можна шмат чуць аў подзвігах народа, глядзець фільмы, дзе таленавітыя акцёры выдатна паказваюць сваіх герояў, але нішто не параўнаеца з сапраўдным дакументам, які даносіць да нас жывы голас гісторыи. Мы ведаємо, што ў фільме пічча не прыдумана, тут кожны кадр — гісторычны дакумент. У кінацыкл увайшлі 30 тысяч метраў унікальной франтавой кінахронікі, а таксама рад кінематографаў з архіваў замежных краін.

Калі глядзіш гаравы, хвалючы расказ аў тым, як ішла вайна народная, разумееш, што ён аў усіх войнах: і аў кожным чацвёртым загнаным беларусе, і аў кожным з 20 мільёнаў савецкіх людзей, якія аддалі сваё жыццё за перамогу, і аў тых, хто ў тыле чым мог набліжаў перамогу, аў усіх жывых і мёртвых героях. Фільм напамінае: вайна — гэта разрушэнне, кроў, смерць. Кадры фільма заклікаюць людзей усёй планеты да пільнасці і юднання, заклікаюць памятаць аў ахвярах, прынесеных у час вайны, заклікаюць змагацца за мір на зямлі.

**Л. ПАКУЦІНА,**  
студэнтка журфака.

## ПАКІНЬ СВОЙ СЛЕД

СТУДЕНЦКІ будаўнічы атрад... Для многіх юнакоў і дзяўчат — гэта цудоўная магчымасць праверыць сябе ў працы, сцвердзіць сябе як асобу.

Далёка засталіся Магнітка, Турксіб, Камсамольск-на-Амуры, але добраахвотнікі 70-х таксама, як і іх старэйшых таварышаў, аб'ядноўваюць энтузіязм, парыў, рамантыка подзвігу.

Мінулым летам студэнцкія будаўнічыя адзначалі сваё дваццацігодзінне, а пачыналася іх біографія з асвянення Казахстана.

Ёсьць сладкая традыцыя ў камсамола — па закліку партыі быць заўсёды там, дзе праходзяць галоўныя рубяжы камуністычнага будаўніцтва. Яна будзе прадоўжана і сёлета.

Студэнты — народ своеасаблівы. Можа тады, стомненія пасля цяжкай дзённай работы, яны ўсе ж такі заходзяць сілы выступаць з канцэртамі перад насељніцтвам, чытаць лекцыі, дапамагаць ветэранам.

Агітбрыгады, як і самі атрады, ствараюць задоўга да пачатку працоўнага семестра. Ужо і сёння можна пачуць у інтэрнаце № 7 песні, смех, жарты, звон гітары. Нядыўна тут праходзіць агіт-конкурс агітбрыгад будаўнічых атрадаў механіка-матэматычнага факультета.

У гэтым годзе на будаўнічых пляцоўках Мінска і Мінскай вобласці, Карэлі і Малдаві будзе працаўніца дзевяць атрадаў гэтага факультета. Кожны з іх прадстаўляў на агітадзе сваю праграму.

У выступленнях байцы атрадаў стараліся адлюстраваць гісторыю Ленінскага камсамола ад вясеннацтага года і да нашых дзён. «Людзі нараджуюцца на свет для міру і шчасця, вайне няма месца на пла-

неце!», — такімі словамі пачала сваё выступленне агітбрыгада атрада «Крыніцы».

Кранаюць сэрца поўныя болю словаў з дзённіка Тані Савічавай. Яны і сёння гучыць авікавачаннем усім, хто прагне загубіць ўсё жывое. «Мы гаворым рашучае «не» вайне. Зямлі патрэбен мір», — гэта думка прайшла праз ўсё выступленне агітбрыгады «Крыніцы».

Сатырычнымі штрыхамі намялава партрэт сучаснага падпальшчыка войнаў, амерыканскага мільянеру, аднаго з тых, хто толькі грашыма прабівае дарогу ў жыцці, агітбрыгада атрада «Расінка».

Аб нашай савецкай моладзі — выступленне байцоў «Спадчыны».

Запомнілася выступленне агітбрыгады СБА «Гадограф». Сама назва гаворыць аў мэце яго байцоў: «гадограф» — след на зямлі. Мабыць тады сваё выступленне дзяўчаты прысяці іменна гэтаму пытанню: што пакінеш пасля сябе? Да кожнага, у каго ў грудзях б'еца маладое сэрца, у каго рукі прагнуць працы, прагучуа заклік:

...Уверенно вперед иди сквозь годы!

Оставай на этой лучшей из планет

Свой яркий след, свои живые всходы.

Цікавымі былі выступленні агітбрыгад атрадаў «Волаты», «Юнацтва», «Кастрычнік», «Факел». Адчуваеца, што студэнты да трэцяга працоўнага семестра падрыхтаваны.

Пры падвядзенні вынікаў агіт-конкурсу лепшымі былі прызнаны агітбрыгады СБА «Расінка», «Крыніцы», «Спадчына».

**I. ГУСЬКО,  
A. АНТАНЮК,**  
студэнткі журфака.

## ТВОЙ ЭТЫКЕТ Вы і тэлефон

Здымайце трубку адразу ж, лепш — пасля першага сігнала. Адказваючы па службоваму тэлефону, называйце сваё прозічча і назыв (па магчымасці коратка) вашай арганізацыі, установы.

Вось прыклад правільнага адказу: «Івану слухае... Уладзіміра Сяргеевіча зараз няма. Ён на канферэнцыі. Ці могу я чым-небудзь быць вам карысным?»

Калі вы выклінаеце абанента самі, абдумайце спачатку што будзеце гаварыць, і толькі тады набрайце нумар. Стараліцца гаварыць коротка і выразна, эканомічна час пры размове.

Пры службовай размове майдзе пад рукою чысты ліст паперы ці блакнот для патрэбных запісаў.

Не перабівайце гаворачага з вами, дайце субяседніку магчымасць поўнасцю выказацца.

Ніколі не пытайце: «Хто звоніць?» Калі трэба даведацца гэта, спытайце: «Магу я перадаць яму, хто звоніць?» На такое пытанне, якія пераносаецца самі, цяжка адказаць «не».

Дома лепш адказаць на тэлефонны званак: «Алё». Калі хотебудзь з дамашнім не мае магчымасці падысці да тэлефона, скажыце, што ён вам перавознік, як толькі зможа.

Калі вы набралі няправільны нумар, не пытайцеся: «Які у вас нумар?», спытайцеся: «Выбачайце, які нумар гэтні?»

Калі хтосьці памыліўся нумаром, адказваючыце: «Уважліва. Памятайце, колькі разу вы памыляліся самі.

Званіц патрэбна ў пэўную вызначаны час. Вельмі важна прытымівацца пунктуальнасці пры дзелавых перагаворах. Боравочы час у вашага субяседніка можа быць распісан на хвілінах, і, пазіўнішы пазней, вы парашыці яго расклад. Калі па якой-небудзь прычыне вы сплазніліся, то папрасіце прабачніц і прапануйце адкласці размову на выгадны для сябе час.

Выкарыстоўваючы паралельны нумар, памятайце аб суседзях.

(З кнігі «Азбука этикета»).

Рэдактар А. ДЗЕРАШ.

**НАШ АДРАС**

220080, Мінск-80, Універсітэцкі гарадок, геаграфічны корпус, п. 14. Тэлефон 22-07-19.